

# Чырвоная Зьмена

№ 203 (1170) Аўторак, 2-га верасьня 1930 г.

ШТОДЗЕННАЯ ГАЗЭТА РА-  
БОЧА-СЯЛЯНСКАЯ МОЛАДЗІ

Орган ЦК ЛКСМБ  
УМОВЫ ПАДПІСІ:

1 месяц . . . . . 30 кп.  
3 месяцы . . . . . 90  
6 месяцаў . . . . . 1 р. 80  
1 год . . . . . 3 р. 30

АДРАС РЭДАКЦЫІ:  
Менск, вул. Карла Маркса, 38  
Тэлефоны: рэдактара—7-25,  
секратарыят—12-19.  
АДРАС КАНТОРЫ:  
Комсомольская 25, тэлеф. № 903.  
ГОД ВЫДАВАННЯ X.

Комсамольскія вчэйкі, упаўнаважаныя „Чыр. Зьмены“

Паклапаціцеся  
аб сваечасовым  
забесь печаньні  
комсамольцаў

„Чырвоная Зьмена“

ДА X-га ЗЬЕЗДУ  
комсамолу Беларусі

Бязупынная „візыт“ французскіх генштабных і морскіх эскадр  
у Прыбалтыку і Румынію, скліканьне „аграрнай“ канфэрэнцыі ў  
Польшчы,—усё гэта зьявілі адзінага анты-савецкага фронту.  
(3 газэт).

## За перамогу пролетарскай рэвалюцыі!

7-га верасьня—16 Міжнародны Юнаці Дзень. Маладыя пролетары ўсяго  
сьвету, дэманструйце на вуліцах пад выпрабаваным баявым сьцягам Кому-  
ністычнага Інтэрнацыяналу Моладзі!

Адозва Выканкому КІМ да рабочай моладзі гораду і вёскі ўсяго сьвету

Сьвет ахоплен крызісам  
Набліжаецца XVI гадавіна таго дня, калі рэволю-  
цыйная рабочая моладзь ва ўсіх краінах аб'ядналася  
для ўнушальных баявых дэманстрацый супроць ім-  
пэрыялістычнай вайны і гвалтнага адрэнацтва II Ін-  
тэрнацыяналу.

Зараз—12 год пасля сканчэньня чатырохгадовай  
рабаўнічай вайны—капіталістычны сьвет ізноў пе-  
ражывае глыбокі крызіс. Новая хваля рацыяліза-  
цыі і непамерны рост беспрацоўя абрушваець на  
всю вянчасьці і эксплёатацыю на ўсю рабочую  
класу і моладзь. З дапамогай соцыял-дэмакратыі бур-  
жуазія імкнецца ўскласьці на плечы рабочае клясы  
ўсе вылікі крызісу. Надзвычайна доўгі рабочы час і  
тагодвая зарплата, адмысьля ад беспрацоўнай мо-  
ладзі апошніх гадоўных пфэвінгаў—у гэтым яна  
шуквае выхад з крызісу. Рост палітычнага беспра-  
ў і фашыскага тэрору павінен зьмяняць супраць-  
леньне рабочае клясы.

Убрацьні і падрыхтоўка вайны прынялі гі-  
ганцкі разьмер. Грозна паўстае небясьпека новых  
імпэрыялістычных войн, усюды распальваемыя капі-  
талістычнымі рабаўнікамі ў пагоні за новымі крыні-  
цамі прыбытку і за аўладаньне калёніямі і паўка-  
лэніямі. Геройную рэвалюцыю вітайскага пролета-  
рыату і сялянства, магутную вывалячую барацьбу  
прызначаных народаў у Інда-Кітаі жадаюць задушыць  
жывымі і жалезам з дапамогай наймытых арміяў Мак-  
Дональда і іншых венажэрлівых імпэрыялістых. Усе  
мадэлі і пасьпэўны зьмякчэцца сусьветнымі імпэрыялі-  
стымі калёніі вайны вакол першай рабочай дзяржа-  
вы, СССР, дзе рабочая кляса, вольная ад ланцугоў  
капіталізму, бурным тэмпам будзе новы сьвет, сьвет  
соцыялізму.

Адзіны фронт барацьбы

Але над ударамі капіталістычнай эксплёатацыі,  
мілітарызацыі і фашызму міліённыя масы прыгнечаных  
на ўсіх краінах абуджаюцца і аб'яднаюцца для  
барацьбы. Буўныя эканамічныя стачачныя баі, сутычкі  
і паўстанні, пераможнае прасоўваньне Чыр-  
вовай арміі ў Кітаі, мужны ўдзел моладзі ва ўсіх  
гэтых бойках і не ўласныя юнацкія стычы сьвед-  
чаць аб новым уздыме рэвалюцыйнага руху.  
Маладыя рабочыя, маладыя работніцы!  
На прадпрыемстве, дзе ўсе вы, да якой-бы ор-  
ганізацыі вы ні належалі, перш за ўсё руным чынам  
ад павуканьні і эксплёатацыі, пабудуйце адзіны  
пролетарскі фронт для дружнай барацьбы за вашы  
элементарныя юнацкія патрабаваньні. Рабочая мо-

## Аб ходзе будаўніцтва трактарных станцыяў у БССР

Пастанова бюро ЦК КП(б)Б ад 29 жніўня 1930 г.

1. Трактарна-аэрацыйнае беспадстаўна за-  
дачы будаўніцтва МТС на БССР  
належаць на тое, што будаўніцтва  
МТС можна было распачаць два ме-  
сяцы таму назад.
2. Прыняць да ведама заяву Колгас-  
аэрацыйнага цэнтру, што ў 4 пунктах будаўні-  
цтва МТС ужо пачытаваны будаўні-  
чы матэрыялы для будаўніцтва май-  
старняў і гаражоў і падрыхтаваны  
100 трактарных машынаў.
3. Дырэктарамі МТС зацьвердзіць  
наступныя т.т.: Сімітка, Янульскага,  
Барукова, Ткачука, Бягуна і Зыбо.  
Прапанаваць Наркамзему сваечасова  
ўмяшчэць МТС аграрыям на  
вае чалавекі на кожную МТС.
4. Даручыць СНК тэрмінова ўста-  
навіць раёны арганізацыі і дзейнасьці  
капітальна-трактарных станцыяў.
5. Адзельна агітацыі і маса-  
вае кампаніі распачаць паказань-  
ні Райкамам тых раёнаў, дзе будуюцца  
МТС, аб парадку правядзеньня маса-  
вай работы, растлумачэньне ролі і  
значэньня МТС і падрыхтоўкі кадраў.
6. Колгасцэнтру і Наркамзему па-  
скаржыць эканамічнае абсьледваньне  
раёнаў, у якіх павінен булавацца  
МТС у гэтым годзе, а таксама рас-

ладзь у соц-дэмакратычных, хрысьціянскіх і нацыя-  
налістычных арганізацыях, пераце з вашымі пра-  
вадырамі, якія здраджваюць вас капіталістычнай ра-  
цыялізацыі і эксплёатацыі, далучайцеся да фрон-  
ту юнацкага пролетарыату, які вядзе клясавую ба-  
рацьбу.

Вашае месца—у шэрагах КІМ

Рабочая моладзь, працуючая на прадпрыемствах  
і беспрацоўная!

Вядзь барацьбу адзіным фронтам—за хлеб і пра-  
цу, супроць масавых вьдзьвечэньняў.  
Салдаты! Трымайце сувязь з рэвалюцыйным про-  
летарыятам!

Не страляйце ў вашых змагаючыхся братаў, кі-  
тайскіх і індыйскіх рабочых і сялян, змагаючыхся ў  
акопах за адно і мі.

Маладыя рабочыя! Перашкіджайце перавозчы  
ўзброеньня і аружжа, якое будзе накіравана супроць  
паўстаўшага пролетарыату і сялянства ў Кітаі,  
Інды і Інда-Кітаі. З вашай пролетарскай баявой га-  
тоўнаўнасьцю і вашай самаадавацьцю ідзеце за сьця-  
гам і за дэўзгамі Лібнехта і Леніна. Станавецца ў  
шэрагі Комуністычнага Інтэрнацыяналу Моладзі, які  
адзін толькі пад кіраўніцтвам Комуністычнага Інтэр-  
нацыяналу вядзе барацьбу за ўсе вашы жыцьцёвыя  
інтарэсы—гэту вашу месца. Савецкая краіна дыкта-  
туры пролетарыату з яе беспрыкладнымі посьпехамі  
паказвае шлях вызваленьня з капіталістычнага кры-  
зісу і беднасьці.

7-га верасьня—XVI Міжнародны юнацкі дзень.  
Дэманструйце на вуліцах пад выпрабаваным баявым  
сьцягам Комуністычнага Інтэрнацыяналу Моладзі!

У абарону Савецкага Саюзу!

Супроць інтэрвенцыі імпэрыялістых, за перамогу  
Кітайскай рэвалюцыі!

Супроць падрыхтоўкі вайны і імпэрыялістычнай  
небясьпекі вайны!

Супроць палітычнага і эканамічнага беспраўя і  
эксплёатацыі і за паленіцьне жыцьцёвага станові-  
шча рабочае моладзі!

Супроць фашызму і соцыял-фашызму! Супроць  
мілітарызацыі рабочай моладзі!

За пролетарскую абаронадольнасьць і братаўне  
рабочых і салдат!

За перамогу сусьветнай рэвалюцыі!


## Паход нямецкіх дыктатараў на зарплату рабочых

БЭРЛІН, 29. Зьніжэньне зарплат  
ахапіла рабочых усіх галін ня-  
мецкай прамысловасьці.

30 верасьня будзе зьніжана на  
10 проц. заробочная плата 335000  
рурскіх рабочых.  
Адначасова на прадпрыемствах  
уводзіцца шматлікая колькасьць не-  
рабочых дэві, што азначае дадат-  
ковае і вельмі значнае скарачэньне  
варплаты.

30 верасьня і 31 кастрычніка  
паўстае тэрмін калектыўных да-  
гавораў сярэдня-нямецкай хмёнчай  
прамысловасьці, а таксама колдага-  
воры верхня-сілевіх гарнякоў,  
31 верасьня сыходзіць тэрмін ко-  
лдагавору барліскіх металістых,  
31 сакавіка 1931 году—рабочых  
абутковых фабрык і будаўнікоў.

Рэвалюцыйная профсаюзная опозіцыя  
заклікае рабочых вьдзьвечыць  
агуртаваную барацьбу супроць зьні-  
жэньня зарплаты, за раўную зарплату  
працоўны дзень, за раўную зарплату  
пры раўнай рабоце і супроць  
дыктатарскіх падаткаў ураду бур-  
жуазнага блэку.



Зьмена шпал на анты-савецкім шляху.

## „Мы ўступаем у пэрыод надзвычайна вострых клясавых баёў“

Рабочы рух павінен зрабіць выбар—ці змагацца  
пад сьцягам Комінтэрну, ці здраджваць рабочай  
клясе пад сьцягам соцыял-дэмакратыі“

Прамова тав. Лазоўскага на зачыненні V конгрэсу  
Профінтэрну

МАСКВА. На заключным паседмань-  
ні конгрэсу Профінтэрну вытуліў тав.  
Лазоўскі.  
Што было стрыжнівым пытаньнем  
на нашым конгрэсе?—пытае тав. Ла-  
зоўскі.  
Вакол чаго ішла дэбата на конгрэсе?  
Танім стрыжнівым пытаньнем было  
пытаньне аб канкрэтным практычным  
ажыццёўленьні рэшэньняў, прынятых  
намі яшчэ на 4-м конгрэсе Профінтэр-  
ну. Стаць на чале ўзрастаючага не-  
аддэляльнага рабочых мас, організа-  
цыя масы ў штодзённай барацьбе—  
воўе наша задача.  
Мы ўставаем у пэрыод надзвычайна-  
воотрых клясавых баёў.  
Рабочы рух павінен зрабіць выбар—  
ці змагацца пад сьцягам комунізму,  
ці здраджваць рабочай клясе пад сьця-  
гам соцыял-дэмакратыі.

## Выбары Выканкому Профінтэрну

Гэнаральным сэкратаром Профінтэрну абраны  
тав. Лазоўскі

МАСКВА, 31. Адыбавоў 7-я сьвеіа  
цэнтральнага савету Профінтэрну. На  
паветцы дзень стаяла адно пытаньне—  
выбары Выканбюро і гэнаральнага сэк-  
ратара Профінтэрну.  
Гэнаральным сэкратаром Профінтэр-  
ну абраны тав. Лазоўскі.  
У Выканбюро абраны 26 чалавек, у  
тым ліку т.т.: Лазоўскі, Пятніцкі,  
Шэернін, Абэлін, Юзэфовіч (СССР),  
Генкер, Нідэркірхнер, Галінад (Німец-  
чына), Монмуо Мовэ (Францыя) і  
прадстаўнікі Польшчы, Чэхослававіі,  
ПАЗІІ, Італіі, Ангельшчыны, Японіі,  
Лацінскай Амэрыкі і інш.

## Організацыя „Чырвоная фронту“ для барацьбы з фашызмам

СТОКГОЛЬМ, 30. Антыфашысцкія  
камітэты ў Стокгольме прыступілі  
да стварэньня аб'яднанай організа-  
цыі „Чырвоная фронту“ з мэтай  
барацьбы супроць фашысцкіх і жа-

ночых арганізацыяў.  
„Чырвоны фронт“ арганізуе жа-  
ночую і юнацкую сьвэцыю. Будзе  
выдавацца друкаваны орган „Чыр-  
воны фронт“.

## Палёт дырыжабля „Комсомольская Правда“ над Масквой

Гэты першы палёт савецкага дырыжабля, пабудаванага ў  
грамадзкім парадку, адкрывае новую старонку ў гісторыі  
разьвіцьця савецкага наветранага плаваньня

Учора ўвечары зрабіў палёт над Масквой дырыжабль „Комсомольская  
Правда“, які пабудаван студэнтамі вышэйшага аэро-мэханічнага вучылішча,  
на конструіцыі інжынэра Фаміна.  
Палёт „Комсомольской Правды“ быў першым палётам дырыжабля  
над Масквой.  
Дырыжабль „Комсомольская Правда“ падняўся а 7-ай гадз. 3 хвіл.  
з сваёй базы ў Кунаве і, узьняўшы курс на Маскву, зрабіў у межах гораду  
некалькі кругоў над памяшканьнем ЦК УсеКП(б), ЦК УсеЛКСМ, над Крэм-  
лем, над гало-най інспэкцыяй грамадзянскага наветранага флёту, ТСА-Аві-  
ахэмам, заводам Каучук, Цягі і рэў. газ. „Комсомольская Правда“.  
А 8 гадз. 09 хвілін. дырыжабль пасьпяхова скончыў палёт і зьніаўсі  
над сваёй базой у Кунаве. Палёт дырыжабля працягнуўся 1 гадз 06 хвіл.  
Найбольшая вышыня ў палёце—500 мэтраў, ікрытэ адлегласьць у 50 кі-  
лёмэтраў.  
За ўвесь час палёту і ня сківалі баласту і ня было выпушчана ні  
аднаго куба газу, што паграбіла аднесці да ўмеласьці экіпажу і добрых  
умоў палёу.  
Першы палёт савецкага дырыжабля, пабудаванага ў грамадзкім па-  
радку, адкрывае новую старонку ў гісторыі разьвіцьця савецкага наветра-  
нага плаваньня.

# ДА СУРОВАЙ АДКАЗНАСЬЦІ

людзей, якія сваімі галавацянскімі адносінамі да вырашэння праблемы кадраў зрываюць будаўніцтва ФЗВ, не ствараюць патрэбных умоў для працы школ

### Канчаткова разьбіць права-опартуністычную стаўку на самацёк, на ЦП'аўскі сурагат

У „Чырвонай Зьмене“ ад 6-га жніўня гэтага году № 182 быў зьмяшчаны матар'ял аб галавацянскай дэсаніне, якая мае месца ў справе будаўніцтва цэлага шэрагу ФЗВ. Заводы мэталаб'яднаньня „Энергія“, „Комунар“, ня глядзячы на шэраг напамінаў, да будаўніцтва не прыступілі. Зрыў будаўніцтва ФЗВ—гэта зрыў падрыхтоўкі надзвычайна патрэбных кадраў, адсутнасць якіх ставіць пад рэальную пагрозу выкананьне прамфінпляну. Гэтага ня могуць уразумець толькі людзі, імя якім опартуністыя. Стаўка на самацёк, на ЦП'аўскі сурагат—возь іх дэвіз.

Сьбня мы зьмяшчаем пастанову бюро ЦК ЛКСМБ аб перадачы справы аб зрыве будаўніцтва ў суд. Пролетарская грамадзкасьць у першую чаргу асудзіць гэты ганебнейшы факт зьліванага ігнораваньня партыйных дырэктыв.

Мы настойліва патрабуем ад пракуратуры тэрміновага высвятленьня справы і прыцягненьня да суровай адказнасьці вінаватых у зрыве будаўніцтва ФЗВ.

## Прыцягнуць да адказнасьці

Ужо некалькі раз пісалася ў „Чырвонай Зьмене“ аб тым, што мінулы навуцальны год ў школе Будвуч (Менск) нічога вучням ня даў, бо ня было патрэбнага памяшканьня і належных умоў для вучобы. Програма была выканана толькі на 50 проц.

Па думцы адміністрацыі школы, новы навуцальны год павінен быў пачацца 1 верасьня. Але... Ізноў тое, што і летась—няма памяшканьня для заняткаў. А сёлета патрэбна памяшканьне ўжо не для 50 вучняў, як летась, а для 150.

Да сканчэньня школы старым вучням засталася займацца яшчэ каля 8-9 месяцаў. За гэты час ім треба прайсьці ўсю програму г. г. і паўтарыць леташнюю, а памяшканьня для заняткаў няма. Такім чынам пачатак навуцальнага году сарваны.

Требна адзначыць, што на асобнага асобнага памяшканьня для школы адпусцілі грошы, склалі праекты, выбралі пляц, гарадзкі архітэктар зацьвердзіў і... справа сарвалася, бо гарсавет невядома па якіх прычынах ня даў згоды буда-

ваць школу на выбраным пляцы. Так і прапусцілі ўвесь будаўнічы сезон, так і не пачалі будаваць школу.

Да гэтаў ні Будаб'яднаньне, ні Менадзяленьне, ні кантора „Сантэхбуд“ не зьявляюць належнай увагі на школу. Яны ведаюць толькі адно—школа павінна даць ім рабочых патрэбнай кваліфікацыі, а далей...

Зразумела, што пры такіх умовах і адносінах з боку гаспадарчых органаў нельга будзе выпускаць патрэбныя нам кваліфікаваныя рабочыя кадры.

Гр.

Ад рэдакцыі. Аб ненармальнасьцях у школе Будвуч досыць многа пісалася. Дасланы ў Белдзяржбуд для рэагаваньня заметкі невядома куды прапалі. Адказу да гэтага часу няма. Адміністрацыя Будвучу ня прымае належных захадаў для зьнішчэньня гэтых недахопаў.

Мы патрабуем умяшаньня адпаведных органаў у справу школы з прыцягненьнем вінаватых да адказнасьці.

## Саматужная „політэхнізацыя“

Віцебскі ФЗВ пачошніцаў разьмеркаваў сваю програму на 2 гады. За гэты час фабзайцы павінны набыць поўную політэхнічную асьвету, павінны прайсьці ўсе цэхі і ведаць усе працэсы вытворчасьці. Ужо больш паўгоду існуе ФЗВ, а фабзайцы ўсё яшчэ знаходзяцца ў першым цэху. Вучні некалькі раз склікалі сходзі. На сходах былі прадстаўнікі ад розных органаў і адзначылі, што пры такім ходзе вучобы нельга выканаць програмы і даць вучням патрэбную кваліфікацыю.

Але і пасля гэтага становішча не паліпаеца. Вучні знаходзяцца на фабрыцы, як звычайная броне. Яны працуюць разам з работнікамі. Асобных варштатаў і інструктароў для ФЗВ няма. Выходзіць тое самае, што і пры індыўідуальным навучаньні, бо вучняў прымацэўваюць да асобных работніц, якія не зацікаўлены іх кваліфікацыяй. Значыць ФЗВ дае падсобную сілу для кваліфікаваных работніцаў.

Вучні, якія ўвесь час працуюць у першым цэху, там і застаюцца. Адміністрацыя проста ня хоча перакідаць на іншую працу тых вучняў, якія ўжо трохі азнаёміліся з працэсамі вытворчасьці аднаго цэху.

Работу на вытворчасьці ніхто не правярае. Разрады ўстаўляюцца бяз усякай экспэртызы.

Наша школа павінна даць усебакова разьвітыя кваліфікаваныя кадры. Але пры такім стане школа з гэтымі заданьнямі ня справіцца. Треба, каб станам школы зацікавіліся і прынялі належныя захады да палепшаньня яе працы.

Ш. Г.

## За зрыў будаўніцтва ФЗВ—пад суд!

ПАСТАНОВА Бюро ЦК ЛКСМБ ад 16-га жніўня 1930 г. аб зрыве будаўніцтва школы ФЗВ.

1. Справу аб зрыве будаўніцтва школы ФЗВ перадаць у судовыя органы для прыцягненьня Мэталаб'яднаньня і Будаб'яднаньня да судовай адказнасьці.

2. Давесць да ведама ЦК КП(б)Б і ЦК УсеЛКСМ аб становішчы будаўніцтва школ ФЗВ у БССР.

3. Прасьці судовыя органы разгледзець гэтую справу ў тэрміновым парадку.

Сэкратар ЦК ЛКСМБ ПАЛЯКОЎ.

## Іван ківае на Пятра—

### а... фонд яшчэ ня складзен

У чэрвені месяца г. г. была прынята пастанова аб стварэньні грашовага фонду для дапамогі вучням фабрыкі-школы імя КіМ'у, якія прысланы з дзіцячых дамоў і калёній. Гэтая пастанова была прынята па дакладу камісіі, якая аб-

дэдала матар'яльнае становішча вучняў.

Фонд, па самых мінімальних падліках павінен быў скласьці суму ў 10000 рублёў. Але, ня глядзячы на шматлікія хадаўніцтва грамадзкіх арганізацый ф-кі школы, ня глядзячы на багатую перапіску па гэтаму пытаньню, на блізкасьць халадоў і адсутнасць абутку і вопраткі ў многіх вучняў,—гэты фонд яшчэ ня складзен.

Кожная зацікаўленая арганізацыя як Белшэў, аб'яднаньне, ЦП саюзу швейнікаў, камісія па дапамозе дзецям т-ва „Сябры Дзяцей“ і Наркамасьветы, лічыць неабходным чамусьці пачакаць і выходзіць,—„Іван ківае на Пятра. Пятро ківае на Івана“.

ЦП саюзу, якое павінна было ўзяць на сябе ўсю працу, уся адказнасьць за стварэньне фонду, плянеца ў хвасце і фактычна адмаўляецца адпусьціць патрэбныя сродкі. Треба адзначыць, што наогул ЦП саюзу вельмі мала клопацца аб палепшаньні становішча школы і забяспечаньні вучняў.

Зараз у школе знаходзіцца 270 вучняў. У бліжэйшы час будзе набор яшчэ 300 чалавек. А патрэбных інтэрнатаў няма. Пара саюзу зацікавіцца справай падрыхтоўкі кадраў.

Х.

## Замест варштата—сцэну

Летась пры 20-ай ФЗС імя 10-годзьдзя БССР адчынілася 8-ая кляса. За ўвесь навуцальны год на вучняў затрачана шмат сродкаў, як на ўтрыманьне настаўнікаў, так і на вытворчыя працэсы, бо вучні на працягу году праходзілі вытворчую практыку на заводзе „Энергія“.

Сёлета, вядома з якіх прычын, 8-ая і 9-ая клясы ФЗВ № 20, рэарганізуюцца ў драм. тэхнікум. Зразумела, што вучні, якія ішлі на вытворчасьць, ня пойдучы ў драмтэхнікум і застаюцца бяз працы, тады як яны маглі-б быць каштоўнымі на вытворчасьці.

Вучні: Ярмілава, Салавей, Гельтман.

## Тэхніку—у масы!

### Комсамол—перадавае баец з тэхнічнай няписьменнасьцю

Вялізарныя задачы, якія ставяць перад рабочай клясай у справе сацыялістычнай рэканструкцыі народнай гаспадаркі, патрабуюць неадкладнай і хуткай падрыхтоўкі і перападрыхтоўкі рабочых кадраў.

Неабходнасьць поўнага выкананьня і перавыкананьня прамфінпляну, узьвіцьця вытворчасьці працы, павышэньня якасьці прадукцыі і зьніжэньня сабекошту ставіць пытаньне аб павышэньні тэхнічнай няписьменнасьці шырокіх працоўных мас.

Гэтая адказная задача можа і павінна быць вырашана

ня толькі мерапрыемствамі гаспадарчых і профэсійных арганізацый, але і шляхам актыўнага ўдзелу ў гэтай справе дабрахотных таварыстваў, адным з якіх зьяўляецца таварыства „Тэхніка—масам“.

„Тэхніка—масам“ ставіць сваёй мэтай укараненьне і паліпшэньне тэхнічных ведаў працоўных, ліквідацыю тэхнічнай няписьменнасьці сярод шырокага працоўнага насельніцтва і набліжэньне яго да тэхнічнай творчасьці.

Улічваючы вялікае значэньне гэтага мерапрыемства, пры ЦСПСБ ужо створана беларускае аддзяленьне „Тэхніка—масам“, якое прыступіла да арганізацыі сваіх ячэек па асобных раёнах, прадпрыемствах, савгасах і колгасах. Для больш

## Інтэрнаты і майстэрні малы

У аднаку ад мінулых гадоў года ў Менскую школу вучнёўства МВБ уваляеца вялікая колькасць падлеткаў з тым, каб выйсьці з тую высокую-кваліфікаванымі рабочымі.

Школа мяркуе прыняць 450 чалавек. Гэтая лічба перавышае лічбы мінулых год у 7-6 разоў першапачатковыя наметы гэтага году ў 3 разы. Але школа ня можа зьдольць уся гэтую масу нормальных вытворчай работай.

Надзвычайна павольна рыхтуюцца да прыёму адпаведныя арганізацыі. Яны спадзяюцца на самацёк і 3-га гэтага і сёлета ня ўдасца забяць леташніх ненармальнасьцяў з прыёмам, тым больш, што яшчэ патрэбных інтэрнатаў і майстэрняў.

Сталірыны, сьлясарныя цэхі трохі сама ня змогуць ахапіць належную колькасць падлеткаў. Старое шыканьне, разлічанае на 200 чалавек, бязумоўна ня зможа захаваць 600 чалавек.

Неабходна рэарганізацыя ўсёй сістэмы творчэснай вучобы. Каб гэта была шырока, слабая падрыхтоўка настаўнікаў, старал, неадпавядаючы часнасьці праграмы павінны быць выкінуты з сьцен школы.

## Скончылі, а далей?

Рай-Азэткамісія Лагойскага раёну вылучыла 15 падлеткаў для падрыхтоўкі ў ФЗВ. Але іх вылучылі і толькі для падрыхтоўкі трэба да-ло-б адчыніць спецыяльныя падрыхтоўчыя курсы, але нішто гэтым не зацікавіўся. Хлопцы самі дагаварыліся з настаўнікамі і курсы распачаць сваю працу. Райком камсамолу аб існаваньні гэтых курсаў зусім ня ведаў. Курсы прывялі сваю працу досыць добра, ніводнага працуля ня было. Калі скончылі вучобу ў ФЗВ было заплаціць настаўнікаў, хлопцы напісалі ліст у Бел. Азэт. камісію, якая адпусьціла 288 рублёў для настаўнікаў, што складае па 16 рублёў на чалавека.

Зараз, калі курсы скончылі сваю працу, і хлопцам трэба ехаць вучыцца, яны знаходзяцца ў надзвычайна цяжкіх умовах. Ні абутку, ні вопраткі яны ня маюць. Пры такіх умовах яны ня могуць выехаць.

Б. Раснін.

шпаркага разгортваньня гэтай справы Беладдзяленьне „Тэхніка—мас.“ разам з ЦСПСБ, ЦК ЛКСМБ, Бел. МБП абвясцілі ў месячны паход за тэхнічнай няписьменнасьцю, тэрмінам з 1-га верасьня па 1-е кастрычніка.

Аднёю з рухавых сіл у гэтым паходзе павінна быць комсамольская арганізацыя, якая разам з партыйнымі, профэсійнымі, інжынерна-тэхнічнымі сіламі павінна разгарнуць працу па папулярызацыі ідэй працаўладнаваньня тэхнікі ў масы.

Комсамол павінен рапуча паставіць пытаньне аб неадкладнай арганізацыі ячэек „Тэхніка—масам“ на мясцох, вёсцкі шыроку растлумачальную працу паміж працоўнымі з мэтай уцягненьня іх у гэтае таварыства,

Белаякоў.

# Асеньняя сяўба забяспечыць магутны ўздым колгаснага будаўніцтва

РАШУЧА ЗМАГАЦА СУПРОЦЬ ПРАВА-ОПОРТУНІСТЫЧНАЙ СТАЎКІ НА „САМАЦЁК“ І ЛЕВА-ЎХІЛІСЦКАГА АДМІНІСТРАВАННЯ ў КОЛГАСНЫМ РУХУ

Комсамольскія ячэйкі, разгортваюць сацыялістычнае спаборніцтва, арганізуюць ўдарныя брыгады ў дапамогу колгасам і адзіналічнікам па ачысціцы насення, прывозу ўгнаення, па рамонту і падрыхтоўцы сельска-гаспадарчага інвэнтару

## Бярэце на кавалерыйскія пікі бюракратаў, опартуністых, якія зрываюць асеньнюю сяўбу

### 3 пастановы Бюро Цэнтральнага Камітэту КП(б)Б

Павялічэнне ўраджаю і прыбытку ў колгасе асабліва важнае значэнне мае для арганізацыі і правядзення асеньняй сяўбы і для будаўніцтва сельска-гаспадарчага інвэнтару. Гэтаму забяспечыць дадатковыя меры, каб выкарыстаць усе выгоды, якія дае нам асеньняя сяўба. У гэтай справе мы павінны паказаць змаганне з бюракратыяй і опартуністамі, якія перашкоджаюць нашаму прагрэсу.

1. Задача ўсіх партыйных арганізацый і правядзення надзвычайнай асеньняй сяўбы заключаецца ў тым, каб выдлучыць рашучую бар'ябру супраць права-опартуністычнага самацёку і лева-ўхіліскага адміністравання ў колгасным руху, арганічна звязаць арганізацыю прымліву ў колгасе з уборкай ураджалю, з асеньняй сяўбай і іншымі сельска-гаспадарчымі кампаніямі, з тым, каб сельска-гаспадарчыя і адукацыйныя органы правядзлі кампанію па адраўненні ад савецкага шляху раз'яднання і барацьбы з імі.

2. РК КП(б)Б у бліжэйшыя дні правядзе падрыхтоўку колгасна-коопэрацыйных арганізацый да правядзення асеньняй сяўбы, ажыццяўлення мерапрыемстваў забяспечваючых пашырэнне плошчы пад азімнімі культурамі, павялічэнне ўраджаю і паляшэнне кармавой базы. Ліквідуецца ў падрыхтоўцы да сяўбы элемент савецкага, бюракратычнага звароту, забяспечыць асаблівае значэнне асеньняй сяўбы ў арганізацыі новых колгасоў, уцягнення бядняцка-серадняцкіх мас у выкананне задач пасяў овага правядзення пасеўнай кампаніі.

3. Беззакладна арганізаваць кантроль за абавязковым даядзеньнем плянаў асеньняй сяўбы да вытворчых адзінак і дабіцца таго, каб пляны асеньняй сяўбы былі паўсядзёна даядзены да колгасу, савгасу і паселішча, забяспечыўшы шырокае аб'яўрэнне плянаў сяўбы на вытворчых адзінаках савгасу і бядняцка-серадняцкіх сходах.

4. Фракцыям РК і колгасна-коопэрацыйных арганізацый дабіцца ўзмацнення тэмпу аб'яўрэння насенных фондаў, правядзення 100 проц. зернаачышчэння, поўнага скарывання ўсё гатунковае насення. Прыняць рашучыя меры да хутэйшага сканчэння рамонту машын і максымальнай іх нагрукі, арганізаваць усямерную дапамогу ў выкананні бядняцка-серадняцкіх гаспадарчых задач.

5. Задача далейшага разгортвання колгаснага руху патрабуе ад кожнай партыйнай арганізацыі ў сапраўднасці шырокай кампаніі ў супраўдансці з савецкай дзяржавай у будаўніцтве, разгортванні і суматэматычнага правядзення масавай работы, у прыватнасці:

а) РК КП(б)Б у тыя дні, якія з'яўляюцца пад'ёмнымі колгаснікаў у парадкам разьмеркавання прыбыткаў і ўраджаю колгасу, абавязкова забяспечыць правільнае правядзенне разьмеркавання ўраджаю і прыбыткаў колгасу паміж колгаснікамі.

б) абавязкова выканаць пастанову ЦК аб правядзенні шырокай спра-

вадзячасьці колгасу на сходах колгаснікаў і асабліва адзіналічнікаў аб выніках працы колгасу, даводзячы да кожнага працоўнага жывою і працавую колектыўную гаспадарку.

в) РК і ячэйкі КП(б)Б у значна большай меры павінны выкарыстоўваць адбываючыся зараз Першую Усебеларускую Выстаўку Сельскага Гаспадаркі і Прамысловы для правядзення масавай работы за суцэльную колектыўнасцю, шляхам арганізацыі дакладаў колгаснікаў і некалгаснікаў з курсантаў бядняцоў і с-раднякоў на агульных сходах аб выніках агляду выстаўкі і шляхам значна большай пасылкі на выстаўку адзіналічнікаў бядняцоў і с-раднякоў, асабліва жанчы; г) правесць работу ячэек па арганізацыі батрацтва і бядняці, рашуча паліцьшы ў іх работу батрацка-бядняцкіх груп, накіраваўшы працу ў іх і ўва ў на пытанні вытворчасці і барацьбы з кулацтвам.

вадзячасьці колгасу на сходах колгаснікаў і асабліва адзіналічнікаў аб выніках працы колгасу, даводзячы да кожнага працоўнага жывою і працавую колектыўную гаспадарку.

в) РК і ячэйкі КП(б)Б у значна большай меры павінны выкарыстоўваць адбываючыся зараз Першую Усебеларускую Выстаўку Сельскага Гаспадаркі і Прамысловы для правядзення масавай работы за суцэльную колектыўнасцю, шляхам арганізацыі дакладаў колгаснікаў і некалгаснікаў з курсантаў бядняцоў і с-раднякоў на агульных сходах аб выніках агляду выстаўкі і шляхам значна большай пасылкі на выстаўку адзіналічнікаў бядняцоў і с-раднякоў, асабліва жанчы; г) правесць работу ячэек па арганізацыі батрацтва і бядняці, рашуча паліцьшы ў іх работу батрацка-бядняцкіх груп, накіраваўшы працу ў іх і ўва ў на пытанні вытворчасці і барацьбы з кулацтвам.

вадзячасьці колгасу на сходах колгаснікаў і асабліва адзіналічнікаў аб выніках працы колгасу, даводзячы да кожнага працоўнага жывою і працавую колектыўную гаспадарку.

в) РК і ячэйкі КП(б)Б у значна большай меры павінны выкарыстоўваць адбываючыся зараз Першую Усебеларускую Выстаўку Сельскага Гаспадаркі і Прамысловы для правядзення масавай работы за суцэльную колектыўнасцю, шляхам арганізацыі дакладаў колгаснікаў і некалгаснікаў з курсантаў бядняцоў і с-раднякоў на агульных сходах аб выніках агляду выстаўкі і шляхам значна большай пасылкі на выстаўку адзіналічнікаў бядняцоў і с-раднякоў, асабліва жанчы; г) правесць работу ячэек па арганізацыі батрацтва і бядняці, рашуча паліцьшы ў іх работу батрацка-бядняцкіх груп, накіраваўшы працу ў іх і ўва ў на пытанні вытворчасці і барацьбы з кулацтвам.

вадзячасьці колгасу на сходах колгаснікаў і асабліва адзіналічнікаў аб выніках працы колгасу, даводзячы да кожнага працоўнага жывою і працавую колектыўную гаспадарку.

в) РК і ячэйкі КП(б)Б у значна большай меры павінны выкарыстоўваць адбываючыся зараз Першую Усебеларускую Выстаўку Сельскага Гаспадаркі і Прамысловы для правядзення масавай работы за суцэльную колектыўнасцю, шляхам арганізацыі дакладаў колгаснікаў і некалгаснікаў з курсантаў бядняцоў і с-раднякоў на агульных сходах аб выніках агляду выстаўкі і шляхам значна большай пасылкі на выстаўку адзіналічнікаў бядняцоў і с-раднякоў, асабліва жанчы; г) правесць работу ячэек па арганізацыі батрацтва і бядняці, рашуча паліцьшы ў іх работу батрацка-бядняцкіх груп, накіраваўшы працу ў іх і ўва ў на пытанні вытворчасці і барацьбы з кулацтвам.



так некаторыя камітэты і арганізацыі „вырашаюць“ гаспадарчыя задачы

### Усім колгасным коопэрацыйным саюзам і колгасным сякіям

Паступаючыя інфармацыі раёнаў сыгналізуюць аб магчымых зрывах стварэння насенных фондаў. Категорычна пад асабістую адказнасць старшын саюзаў, прапануем дабіцца пераамоу, які-б забяспечыў свавольнае і поўнае выкананне плянаў.

Заража арганізуюць дапамогу адстаючым колгасам. Абавязкова кожную дэкаду правядзе выкананне пляну стварэння насеннага фондаў.

Інфармуе Колгасцэнтр дэкаднымі зводкамі аб выкананні гэтага дырэктывы.

Белколгасцэнтр — Міцкоў.

### Сяўба чакаць ня будзе?

#### Дакуль опартуністы з Заслаўскага РВК, Райколгасзаюзу будуюць спадзяванца на авось!

Плян правядзення асеньняй пасеўнай кампаніі на Заслаўскім раёне даядзены толькі да некаторых саветаў. Шмат сельсаветаў, як напрыклад, Гатовіцкі. Шаршунскі і іншыя, ня маюць плянаў правядзення сяўбы. Як у першым, так і ў іншых сельсаветах падрыхтоўка працы да асеньняга сева не вядзецца. Ачыстка збожжа ў колгасах яшчэ не распачата. Вапнаванне глебы зрываецца, папар яшчэ ня ўзняты. Належнай колькасцю машын сяўба ня будзе забяспечана.

Колгасы Заслаўскага раёна пасля ўборкі азімых пачалі абмалоць, але малочанае збожжа яшчэ не сартуюцца. Для 18 колгасоў да гэтага самае меншае патрэбна 12-14 збожжачышчальных машын, але іх усяго 5. Райколгассаюз не паклапаціўся загадаў падрыхтаваць гэтыя машыны. Некаторыя колгасы (Дзяржынскі) яшчэ не ачысцілі і пуда збожжа, бо няма машын.

Вапнаванне глебы, якое павінна быць праведзена па 7 колгасах плошчай у 780 гектараў, зрываецца. Срокі для закупкі вапнавага ўгнаення адпущаны, але яны чамусьці не выкарыстоўваюцца. Некаторыя колгасы, як „Чырвоная Зорка“, імя „Кастрычнікаў рэвалюцыі“, імя „Сталіна“ пачалі падрыхтоўваць папар, але большасць колгасоў за гэтую працу яшчэ не ўзялася.

Такія машыны, як сяялкі, плугі і г. д. маюцца, але не ў дастатковай меры. У колгасе „Чырвоны Пагранічкі“ няма ніводнага новага плуга і барана. Старыя паломаныя машыны не рамантуюцца. Для рамонту машын патрэбна жалеза, але яго ў колгасах не хапае.

РВК на ўсе запатрабаваныя колгаснікаў адпусціць сродкі для закупкі машын і авось адзінаццаці: „Чаго селянства, машыны праз тыдні два будуць“.

Па савгасе раёна не вядзецца аніякай падрыхтоўкі да сяўбы. Савгас зусім ня мае плянаў правядзення сева. Савгас „Саламарэчка“ яшчэ ніводнага гектара папару не падрыхтаваў да сяўбы. Аб гноі і мінеральных ўгнаеннях савгас нават і ня думае. За абмалот і ачыстку жата яшчэ ніводнага савгас раёна ня браўся. Машыны ўвесь час стаяць няспруняныя. На пытанне, „ама савгасы яшчэ не пачалі падрыхтоўку да сяўбы, кіраўнік адказаў:— Зьбярэм авось, а тады пачнем араць папар, ладзіць машыны і г. д.“

Па індывідуальным сектары падрыхтоўка да сяўбы ідзе павольнымі тэмпамі. Некаторыя бядняцка-серадняцкія гаспадаркі не пачылі ачысціць збожжа, падрыхтоўкі папару. Сялянства Гатовіцкага сельсавета не ачысціла ніводнага пуда збожжа ў той час калі збожжачышчальныя машыны стаяць на сямённых пунтах і ў савгасах пад замкамі. Калі селяне зьвінуліся ў савгас „Саламарэчка“ з просьбай даць машыну— ім адмовілі. Мінеральныя ўгнаенні, як попел, зусім не выкарыстоўваюцца, а высыпаюцца ў бялоца.

Сельсаветы, Райколгассаюз і РВК нічога ня робяць у гэтым напрамку. Комсамольскія ячэйкі і РК КСМ з'яўляюцца сільнымі наглядацкімі опартуністычнай бяздзейнасці.

### Пачалі падрыхтоўку

Разам са сканчэннем уборкі ў колгасе „Бар'яба“, Нова-Брылянскага с-с, Шклоўскага раёна, пачата падрыхтоўка да асеньняга сева.

Праведзен вучот працоўнай сілы. Выпрацаван плян правядзення пасеўнай кампаніі. Ужо практычна прыступілі да рамонту селялак і ачыскі насення.

Б. Ш.—х.

турамі, павялічэнне ўраджаю і паляшэнне кармавой базы. Ліквідуецца ў падрыхтоўцы да сяўбы элемент савецкага, бюракратычнага звароту, забяспечыць асаблівае значэнне асеньняй сяўбы ў арганізацыі новых колгасоў, уцягнення бядняцка-серадняцкіх мас у выкананне задач пасяў овага правядзення пасеўнай кампаніі.

3. Беззакладна арганізаваць кантроль за абавязковым даядзеньнем плянаў асеньняй сяўбы да вытворчых адзінак і дабіцца таго, каб пляны асеньняй сяўбы былі паўсядзёна даядзены да колгасу, савгасу і паселішча, забяспечыўшы шырокае аб'яўрэнне плянаў сяўбы на вытворчых адзінаках савгасу і бядняцка-серадняцкіх сходах.

4. Фракцыям РК і колгасна-коопэрацыйных арганізацый дабіцца ўзмацнення тэмпу аб'яўрэння насенных фондаў, правядзення 100 проц. зернаачышчэння, поўнага скарывання ўсё гатунковае насення. Прыняць рашучыя меры да хутэйшага сканчэння рамонту машын і максымальнай іх нагрукі, арганізаваць усямерную дапамогу ў выкананні бядняцка-серадняцкіх гаспадарчых задач.

5. Задача далейшага разгортвання колгаснага руху патрабуе ад кожнай партыйнай арганізацыі ў сапраўднасці шырокай кампаніі ў супраўдансці з савецкай дзяржавай у будаўніцтве, разгортванні і суматэматычнага правядзення масавай работы, у прыватнасці:

а) РК КП(б)Б у тыя дні, якія з'яўляюцца пад'ёмнымі колгаснікаў у парадкам разьмеркавання прыбыткаў і ўраджаю колгасу, абавязкова забяспечыць правільнае правядзенне разьмеркавання ўраджаю і прыбыткаў колгасу паміж колгаснікамі.

б) абавязкова выканаць пастанову ЦК аб правядзенні шырокай спра-

А. Верас.

